

Скажам хлеббаробам «дзякуй!»

У матэрыяле “Палегліца змянае ўраджайнасць” (№ 62 “ВГ”) мы не толькі расказалі пра ход жніва ва ўнітарным сельскагаспадарчым прадпрыемстве “Ломашы-Агра”, але і пазнаёмлілі нашых чытачоў з лепшымі механізатарамі гаспадаркі. Адзін з іх – Аляксандр Ларыёнаў, які на нарыхтоўцы кармоў стаў пераможцам раённага спаборніцтва і атрымаў грамату райсельгасхарча, райкама прафсаюза работнікаў АПК і грашовую прэмію.

У публікацыі выказалі меркаванне, што гэта не апошняя ўзнагарода для хлеббаробаў гаспадаркі. Так урэшце і сталася: на гэтым тыдні за плённую працу на жніве быў ушанаваны малады камбайнер унітарнага прадпрыемства Васіль Арлоў. Намеснік старшыні абкама прафсаюза работнікаў адукацыі і навукі Генадзь Рудзёнак уручыў перадавому камбайнеру Падзяку абкама прафсаюза і грашовую прэмію (на здымку).

–Усё ў тым, што ў Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі ёсць добрая традыцыя (і яе падтрымліваюць галіновыя прафсаюзы): усім, хто ўдзельнічае ў жніве, выказваць падзяку за іхнюю цяжкую працу. Штогод мы вызджаем у раёны і ўзнагароджваем лепшых з лепшых.

Генадзь Рудзёнак, які сам родам з сялянскай сям’і, цёпла павіншаваў маладога механізатара з узнагародай, адзначыўшы, што ў Ломашы ён прыязджае не ўпершыню, што добра ведае родных і блізкіх Васіля Арлова.

–Рад, што ты прадаўжаеш добрыя працоўныя традыцыі сваіх папярэднікаў, – падкрэсліў прафсаюзны лідар.



Несумненна, Генадзь Рудзёнак, гаворачы пра папярэднікаў, меў на ўвазе і Антона Гараўца, які некалькі гадоў таму быў адным з лепшых камбайнераў раёна і вобласці. Дарэчы, некалькі гадоў таму і Васіль Арлоў у раённым спаборніцтве сярод маладых хлеббаробаў мала каму ўступіў. І вось – новы прарыў: на сёлетнім жніве Антон Гаравец займае пакуль другое месца пасля Сяргея Сямашкі з унітарнага сельскагаспадарчага прадпрыемства “За Радзіму”, а Васіль Арлоў лідзіруе ў спаборніцтве сярод маладых камбайнераў. Значыць, наперадзе – новыя працоўныя перамогі хлеббаробаў гаспадаркі? Паглы-

дзім, што будзе далей.

Некалькі слоў скажам пра Васіля Арлова. Яму – 27 гадоў. Сёлетняе жніво для яго – сёмае па ліку. Аб тым, што звязаў свой лёс з вёскай, ніколькі не шкадуе. Пасля нялёгкай працы спяшаецца дадому, дзе яго чакаюць жонка Алёна і сыны Даніла і Раман. Канечне ж, яны шчыра радуецца поспехам самага дарагога для іх чалавека.

* * *

Падзяка і прэмія абкама прафсаюза работнікаў адукацыі і навукі ўручаны таксама Віктару Жолуду з унітарнага сельскагаспадарчага прадпрыемства «За Радзіму».

— У РАЙСЕЛЬГАСХАРЧЫ —

Пазбавімся ад абыякавасці, раўнадушша – будучь вынікі

Начальнік райсельгасхарча Іосіф Пачкоўскі ў сераду праводзіў традыцыйную планёрку са спецыялістамі. Абмяркоўваліся самыя розныя пытанні, але асноўная ўвага была ўдзелена палявым работам. Арганізацыя і правядзенне іх не задавалілі начальніка райсельгасхарча, і ён вырашыў у гэты ж дзень правесці нараду з галоўнымі аграномамі сельскагаспадарчых арганізацый раёна.

Па сутнасці на нарадзе галоўныя спецыялісты многіх гаспадарак трымалі справаздачу аб сваёй рабоце, якую, калі шчыра, наўрад ці можна назваць здавальняючай. Дастаткова прааналізаваць ход уборкі і ўраджайнасць зерневых – розныя тэмпы, стракатасць ва ўраджайнасці. Скажам, у ААТ “Канстанцінаў Двор” зерневыя і зернебабовыя ўбраны амаль на 80%, пры гэтым зерневы клін тут самы вялікі ў раёне – 1650 гектараў. У той жа час у дзесьці гаспадарак тэмпы ўборкі ніжэйшыя, чым у сярэднім па раёне. Так, умовы надвор’я не даюць разгарнуцца на поўную сілу, але некаторыя кіраўнікі і спецыялісты менавіта кепскім надвор’ем апраўдваюць сваю марудлівасць і неарганізаванасць.

Ва ўнітарным сельскагаспадарчым прадпрыемстве “За Радзіму” на круг збіраюць па 40 цэнтнераў, у філіяле “Мнюта” – 37, у ААТ “Чарневічы” – 32. У той жа час менш дваццаці цэнтнераў збіраюць у ААТ “Сельцы”, у сельскагаспадарчым прадпрыемстве “Яблынька”.

Не радуе і інфармацыя аб выкананні плана дзяржаўных закупаў зерня. Калі на 17 жніўня філіялы “Каралі”, “Мнюта”, ААТ

“Верхняе”, унітарнае сельскагаспадарчае прадпрыемства “Ломашы-Агра” выканалі план дзяржаўных закупаў, шэраг гаспадарак набліжаецца да выканання, то ААТ “Сельцы” рэалізавалі дзяржаве толькі 17,4% ад плана, філіял “Капыльшчына” – 29,8%, філіял “Стрынадкі” – 41,2%, ААТ “Глыбоцкая птушкафабрыка” – 45,2%.

Наступілі аптымальныя тэрміны сяўбы азімага рапсу, і пасеяць яго, як адзначалася на нарадзе, трэба да 25 жніўня. Але на гэтым тыдні толькі шэсць гаспадарак вялі сяўбу алейнай культуры. Але чым будучь сеяць рапс у ААТ “Сельцы”, калі няма ні аднаго спраўнага пасяўнога агрэгата? Праблема тут і з падрыхтоўкай глебы. У гаспадарцы ёсць спісаны АКШ, маглі б запусціць яго, але патрэбны запчасткі. Ёсць праблемы з сяўбай азімага рапсу ў сельскагаспадарчым прадпрыемстве “Азярцы”: па інфармацыі, якая прагучала на нарадзе, там нават насення няма. Марудзяць з пачаткам сяўбы некаторыя іншыя гаспадаркі.

Узнімаўся на нарадзе і такія пытанні, як падрыхтоўка да сяўбы азімых зерневых (план сяўбы – 13500 гектараў), засыпка насення азімых і яравых культур,

ачыстка і праверка насення, работа з арганікай, уборка насеннікаў траў, наяўнасць пратручвальнікаў насення, звозка рулонаў сена, работа мехатрадаў на ворыве і многія іншыя.

На нарадзе выступілі спецыялісты райсельгасхарча, раённай інспекцыі па насенняводстве, каранціне і ахове раслін.

Вынікі нарады падвёў начальнік райсельгасхарча Іосіф Пачкоўскі:

–Сельская гаспадарка – базавая галіна краіны, а зямля – асноўны сродак вытворчасці, – заўважыў ён. – А многія з нас, на жаль, так і не навучыліся эфектыўна працаваць на ёй. Сёлетнія вынікі не радуецца. Ёсць, вядома, у гэтым і аб’ектыўныя прычыны, але няма і суб’ектыўных. Гэта абыякавасць і раўнадушша некаторых кіраўнікоў і спецыялістаў, іх нежаданне працаваць на ўзроўні пастаўленых задач, спроба сваю неарганізаванасць, свае памылкі і ўпушчэнні апраўдаць умовамі надвор’я. На раённым семінары ў “Ломашах-Агра” было добра бачна, хто з кіраўнікоў і спецыялістаў хоча працаваць, а хто проста марнаваў час на гэтым цікавым і карысным мерапрыемстве. Я і так ужо думаю: “Не сабраў бы вас сёння, некаторыя спецыялісты, магчыма, і не ведалі б, якія задачы ім трэба вырашаць”. А задачы вялікія: трэба зрабіць усё магчымае, каб закласці трывалую аснову пад ураджай будучага года.

— ЖЫВЁЛАГАДОЎЛЯ —

Жывёле – цёплыя і сухія памяшканні

Паколькі за падрыхтоўку жывёлагадоўчых памяшканняў (кароўнікаў і цялятнікаў) да стойлавага перыяду ўтрымання статка на традыцыйных (у сераду) планёрках у райсельгасхарчы адказ трымае галоўны ветэрынарны ўрач раёна Леанід Стоцік, то папрасіў яго падзяліцца інфармацыяй аб зрэбленым.

Паводле інфармацыі, на 18 жніўня кароўнікі на фермах ачышчаны ўсе, што

тычыцца дэзынфекцыі, то гэтую работу трэба яшчэ зрабіць больш чым у дзесьці памяшканнях – на малочнагаспадарчых фермах “Навінкі”, “Бортнікі”, “Лугавыя” ААТ “Чарневічы”, на малочнагаспадарчых фермах “Дубок”, “Канстанцінава”, “Дзеркаўшчына” ААТ “Канстанцінаў Двор”, на фермах “Ляпляне”, “Кубачнікі”, “Кішы” ўнітарнага сельскагаспадарчага прадпрыемства “Стрынадкі”, фермах “Якубінкі”, “Мацюкова”, “Лозіна”, “Стуканы” філіяла

“Прошкава”, на ферме “Стары Двор” ААТ “Залатая падкова”.

А вось з пабелкай кароўнікаў клопатаў значна больш: пабелка яшчэ не праведзена ў 27 кароўніках.

Прыкладна такая карціна і з цялятнікамі: ачышчаны ўсе, дэзынфекцыя праведзена ў пераважнай большасці памяшканняў, і ў 32 цялятніках пабелку трэба яшчэ правесці.

Сёння наперадзе

Па інфармацыі райкама прафсаюза работнікаў АПК, на жніве ў раённым спаборніцтве лідзіруюць:

унітарнае сельскагаспадарчае прадпрыемства “За Радзіму” (Тадэвуш Зяновіч – дырэктар, Таццяна Пранько – старшыня прафсаюза камітэта): зерневыя ўбраны на плошчы 919 гектараў (69,0%), ураджайнасць – 40,1 цэнтнера з гектара.

Сяргей Сямашка, камбайнер унітарнага сельскагаспадарчага прадпрыемства “За Радзіму”: на КЗС-1218 убраў 225 гектараў, намалаціў 924 тоны зерня.

Антон Гаравец, камбайнер унітарнага сельскагаспадарчага прадпрыемства “Ломашы-Агра”: на камбайне “Ліда-1600” убраў 207 гектараў, намалаціў 587 тон зерня.

Віктар Жолуд, механізатар унітарнага сельскагаспадарчага прадпрыемства “За Радзіму”: на КЗС-1218 убраў 130 гектараў, намалаціў 548 тон зерня.

Дзмітрый Кандрацёнак, камбайнер сельскагаспадарчага прадпрыемства “Яблынька”: на КЗС-1218 убраў 288 гектараў, намалаціў 514 тон зерня.

Віктар Дзямітка, механізатар унітарнага сельскагаспадарчага прадпрыемства “За Радзіму”: на МТЗ-2822 з прычэпам перавёз 948 тон зерня.

Павел Гіль, вадзіцель сельскагаспадарчага прадпрыемства “Яблынька”: на аўтамабілі МАЗ-555 перавёз 809 тон зерня.

У раённым спаборніцтве сярод маладых хлеббаробаў сёння наперадзе:

Васіль Арлоў, камбайнер унітарнага сельскагаспадарчага прадпрыемства “Ломашы-Агра”: на КЗС-1218 убраў 205 гектараў, намалаціў 592 тоны зерня.

Пётр Кучынскі, вадзіцель сельскагаспадарчага прадпрыемства “Азярцы”: на аўтамабілі МАЗ-555 перавёз 856 тон зерня.

Інфармацыя райсельгасхарча аб ураджайнасці зерневых і зернебабовых культур на раіцу 19 жніўня 2016 года

“За Радзіму”	40,1
“Мнюта”	37,0
“Чарневічы”	32,0
“Ломашы-Агра”	29,1
“Капыльшчына”	27,2
“Верхняе”	26,1
“Галубічы”	26,0
“Каралі”	25,8
“К. Двор”	25,3
“Азярцы”	24,0
“Стрынадкі”	22,7
“Залатая падкова”	22,6
“Птушкафабрыка”	22,3
“Прошкава”	22,2
“Сельцы”	19,4
“Яблынька”	19,2

Па раёне 26,3
61,1% плошчаў убралі,
Намалот – 26843 тоны зерня

Лідар – філіял «Мнюта»

Больш за 16 кілаграмаў малака ад каровы атрымліваюць у гэтыя дні ў філіялах “Мнюта”, “Капыльшчына”, ва ўнітарным сельскагаспадарчым прадпрыемстве “За Радзіму”.

Лідар – філіял “Мнюта”: 16,9 кілаграма малака за дзень, што амаль на тры з паловай кілаграмаў больш, чым у сярэднім па раёне. Вытворчасць малака ў гаспадарцы ад пачатку месяца – 104,1%, валавы надой за дзень – 105,5%, продаж малака – 108%.

У мінулым годзе ў філіяле “Мнюта” надой ад каровы склаў 5512 кілаграмаў малака. Сёлета гэты паказчык павінен павялічыцца, паколькі ў дзень ад каровы тут атрымліваюць амаль на кілаграм малака больш, чым было летась.

• Старонку падрыхтаваў Алесь ЖЫГУНОЎ. Фота аўтара.